

АБ ХОДЗЕ ВЫКАНАННЯ РАШЭННЯЎ ВЕРАСНЁУСКАГА (1965 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС «АБ ПАЛЯПШЭННІ КІРАВАННЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЮ, УДАСКАНАЛЬВАННІ ПЛАНАВАННЯ І ЎЗМАЦНЕННІ ЭКАНАМІЧНАГА СТЫМУЛЯВАННЯ ПРАМЫСЛОВАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ»

Таварыши!

Мінула нямногім больш як паўтара года з таго часу, як вераснёўскі (1965 г.) Пленум ЦК КПСС распрацаваў наўкукова аргументаваную сістэму ўдасканальвания кіравання прамысловасцю, паліпшэння планавання і эканамічнага стымулявання, якую ўсе мы па праву называем гаспадарчай рэформай.

Намечаныя вераснёўскім Пленумам і ХХIII з'ездам КПСС меры па ўзмацненню эканамічных метадаў і стымуліруваў праўленіі прамысловасцю націраваны на далейшае развіціе эканомікі, павышэнне эфектыўнасці грамадскай вытворчасці, паскарэнне тэхнічнага прогрэсу, павелічэнне тэмпера ту росту нацыянальнага даходу і забеспечэнне на гэтай аснове далейшага ўздыму дабрачыннага саесця народа.

На гэтым пленуме ЦК КП Беларусі мaeцца на ўзвaze падвесці першыя выпікі работы па ажыццяўленню гаспадарчай рэформы ў рэспубліцы, агульныя накопленыя волыт, выявіліся наяўныя недахопы і на аснове ўсебаковага абмеркавання намечаны меры па далейшаму шырокаму яе ажыццяўленню.

Перш за ўсё дазвольце ко-ратка далажыць аб арганізацыйнай і палітычнай работе, праведзенай за гэты перыяд патрыянімі, саюзкімі, гаспадарчымі органамі і грамадскімі арганізацыямі рэспублікі ў галіне паліпшэння кіраўніцтва прамысловасцю.

Як вядома, вынікі вераснёўскага Пленума ЦК КПСС і задачы патрыянай арганізацыі Беларусі па ажыццяўленню яго рашэнняў былі абмеркаваны на пленуме ЦК КПБ. Гэта пытанніе было таксама разгледжана на сесіі Вярхоўнага Савета БССР, якая прыняла Закон аб змяненіі і пераўтварэнні сістэмы органаў кіравання прамысловасцю рэспублікі, паклышы ў аснову галіновы прынцып. Створаны новыя міністэрствы і ведамствы, якія ў камплектаванні кваліфікованымі кадрамі.

Даклад Старшыні Савета Міністраў БССР тав. КІСЯЛЁВА Ц. Я.

звыш раней зацверджанага плана больш як 50 тысяч тоўн мкі. Для выпуску таго колькасці яе за паўгодзін патрабавалася 6 увесі ў строй два новых млынакамбінаты коштам пяць — шэсць мільёнаў рублёў.

Волыт работы першых 40 прадпрыемстваў у новых умовах паказаў, што яны значна палепшылі сваю гаспадарчую дзейнасць. Так, калі да пераходу імі было рэалізавана звшыш першапачаткова зацверджаная плана прадукцыя на 6,5 мільёна рублёў і атрымана прыбытку 1,8 мільёна рублёў, то ў новых умовах адпаведна — 41 мільён рублёў і 12,5 мільёна рублёў.

Перавыкананне планаў рэалізапі і прыбытку, павышэнне рэнтабельнасці дазволілі павялічыць фонды эканамічнага стымулявання на 1,6 мільёна рублёў і дадаткова ўнесці ў бюджэт больш як 5 мільёнаў рублёў.

Паспяхова працујушыя калектывы, пераведзеныя на новую сістэму ў гэтым годзе. План першага квартала па рэалізацыйнай прадукцыі перавыканан на 8,5 працэнта і па прыбытку — на 3,2 працэнта. Выканана і перавыканана заданне па большасці важнейшых вырабаў.

Прадуктыўнасць працы ўзрасла на 10 працэнтаў.

На многіх прадпрыемствах

зменчаліваючы людзі без специяльнай адукацыі.

Адным з важнейшых рэзультатаў ва ўмовах ажыццяўлення эканамічнай рэформы з'яўляецца гаспадарчы разлік. Статонуцы, волыт у гэтай спрэвакаванія на мінскіх мотавезаводзе, гадзіннікам, падшынкікам, Гомельскім шкло-заводе імя Ламаносава, Віцебскім дывановым камбінате і многіх іншых, хоць і тут яшчэ не ўсе даведзены да канца.

У адваднісці з рашэннем ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР пераход прамысловасці на новыя ўмовы работы павінен быць завершаны ў 1968 годзе. У бліжчым годзе ў ўсіх галінах трэба ў асноўным зачыніць падрыхтоўку да работы на новым.

Адначасова з прамысловасцю пачаўся пераход на новую сістему прадпрыемстваў і арганізацый іншых галін народнай гаспадаркі. У Беларусі працуе ўжо ў новых умовах 21 гаспадарка Міністэрства аўтамабільнага транспарту БССР, Мінскім трамвайнага-тралейбуснага ўпраўлению. Вядзенча падрыхтоўка на прадпрыемствах гэтых арганізацый пачаўся ў жыліщных і культурнабытавых установах на долевых пачатках. Трэба прадумыць пытанне аб стварэнні для гэтих мэт гаспадарчага разліковых будаўнічых арганізацый.

Эканамічнай рэформе, гаворыць дакладчык, аказае становічы ўплыў на ўдасканальвание ўнутрызаводскага планавання, арганізацію вытворчасці, укараненне гаспадарчага разліку. На прадпрыемствах павысілася творчая ініцыятыва рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служжчыкаў, узрасла іх засікаўленасць у паліпшэнні эканамічнай дзейнасці. Новыя прынцыпы гаспадарання садзейнічаюць больш поўнаму выкарыстанню асноўных вытворчых фондаў, павышэнню тэмпера ту вытворчасці і ведамстваў прамысловасці, паскарэнне рамонту. Пры выплаце ўзнагароджванняў па выніках работы за год улічваючы стаж работы, стан працоўнай дысцыпіні і г. л. Гэта мае вялікае выхаваўчае значэнне — павышае ў людзей пачуццё адказ-

гаспадарання: не праведзена яшчэ рэформа аптовых цэн, недасканалая пакуль фінансава-кредытная сістэма. Але і пры гэтым, як бачыце, першыя вынікі работы пераходзеных прадпрыемстваў значна лепшыя, чым раней. Лепшыя, чым вынікі работы прамысловасці ў цэлым.

У адваднісці з рашэннем ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР пераход прамысловасці на новыя ўмовы работы павінен быць завершаны ў 1968 годзе. У бліжчым годзе ў ўсіх галінах трэба ў асноўным зачыніць падрыхтоўку да работы на новым.

Адначасова з прамысловасцю пачаўся пераход на новую сістему прадпрыемстваў і арганізацію з'яўляючайся падрыхтоўкай да 50-гадзіннага Вялікага Каstryчніка і Калектывы працоўных прынялі на сябе высокія сацыялістычныя абавязацельствы ў горадах іншага юбілею. У гэтых абавязацельствах галоўная ўвага накіравана на павышэнне эканамічнай эфектыўнасці вытворчасці і рост падрыхтоўкі да адваднічай супстэрэчы 50-гадзін Савецкай улады. Заслугоўвае ўсялякай ўвагі волыт партыйнай арганізацыі і кіраўніцтва Віцебскага гаспадаркі. На прадпрыемствах ўзаемную падрыхтоўку на прадпрыемствах і у арганізаціях жыллёва-камуналкі гаспадаркі, гандлю, бытавага абслугоўвання насељніцтва, рачицца флоту, сувязі.

Учычыльную паўстае пытанне аб пераходзе на работу на новым будаўнічым арганізацый. Неабходна вывучыць першыя волыты будоўляй Масквы. У нас у гэтых адносінах пакуль нічога не робіцца. Будаўнічым міністэрствам рэспублікі час пачаць практична займашца падрыхтоўкай да ўкаранення новых метадаў гаспадарання.

Такім чынам, тое, што зроблена да гэтага часу ў ажыццяўленні пераходу на новыя ўмовы работы, — толькі пачатак. Самае рашаючыя пяцігоддзя і галоўнае трэба зрабіць у гэтым годзе, калі гаспадарчай рэформай ахопліваецца значна колькасць прадпрыемстваў. Неабходна дабіцца поўнай рэалізацыі мерапрыемстваў, распрацаваных ХХIII з'ездам партыі і вераснёўскім Пленумам ЦК КПСС.

У рашэннях вераснёўскага Пленума і ХХIII з'езда партыі, адзначае тав. Кісялёў Ц. Я., асабліва сканцэнтрувалася ўвага на неабходнасці павышэння якасці прадукцыі. Значна гэтай праблеме цяжка пераацініць. За апошнія гады ў рэспубліцы праведзена пэўная работа ў гэтых наўгародніх прадпрыемстваў, павышэнне тэрміну службы падшынкі і 40-tonны аўтасамвал «БелАЗ-548» і іншыя вырабы нашых прадпрыемстваў на Лейпцигскім кірмашы ў гэтым годзе атрымалі залатыя медалі.

Многае зроблена па павышэнню якасці і расширэнню асартыменту выпускаемай прадукцыі ў лёгкай, хімічнай, харчовай галінах. Асаблівы размах гэтая работа атрымала ў сувязі з падрыхтоўкай да ластойнай супстэрэчы 50-гадзін Савецкай улады. Заслугоўвае ўсялякай ўвагі волыт партыйнай арганізацыі і кіраўніцтва Віцебскага гаспадаркі. На прадпрыемствах ўзаемную падрыхтоўку на прадпрыемствах і у арганізаціях жыллёва-камуналкі гаспадаркі, гандлю, бытавага абслугоўвання насељніцтва, рачицца флоту, сувязі.

У гэтых абавязацельствах галоўная ўвага накіравана на павышэнне эканамічнай эфектыўнасці вытворчасці і рост падрыхтоўкі да адваднічай супстэрэчы 50-гадзін Савецкай улады. Заслугоўвае ўсялякай ўвагі волыт партыйнай арганізацыі і кіраўніцтва Віцебскага гаспадаркі. На прадпрыемствах ўзаемную падрыхтоўку на прадпрыемствах і у арганізаціях жыллёва-камуналкі гаспадаркі, гандлю, бытавага абслугоўвання насељніцтва, рачицца флоту, сувязі.

Разам з тым, у арганізаціі спаборніцтва і кіраўніцтве ім яшчэ ёсьць істотны недахопы. Не ліквідаван фармалізм, слаба баагульніца і пашыраецца перадавы волыт. Задача заключаецца цяпер у тым, каб узияць спаборніцтва на новую ступень, узбагачаць яго новымі формамі, стварыць неабходныя ўмовы для паспяховага выканання ўсімі калектывамі і асобнымі работнікамі ўзятых абавязацельств.

Разам з тым, трэба ўка札ць, што Дзяржплан БССР, яго наўкукова-даследчы інстытут эканоміка-матэматычных мэтадаў планавання яшчэ не дастатковы ахоплівае ажыццяўленіе. Неабходна ўважаць ажыццяўленіе эканамічнай працэсіі, якія ўзікаюць ў ходзе работы па ўкараненню новадыягностычных метадаў.

Асаблівае месца ў вырашэнні пытанняў, звязаных з правядзенiem рэформы, належыць наўкузовым установам і пла-навуковым органам. ХХIII з'езд КПСС паставіў задачу паско-рыць наўкуова-тэхнічныя праг-рэз на аснове шырокага раз-віція наўкузовых даследаван-ніяў, хуткага ўкаранення іх вы-нікаўкай у вытворчасць. Наши ву-чоныя паставілі ўмовы, якія павінны быць падтрымлены.

Значна больш увагі, зазначае дакладчык, павінна ўдзяляцца наўкузоваму маладога пакален-нія рабочага класа, прывін-шу молодзі любіці да свайх пра-фесій, фабрык, завода, ля слá-выхих традыцый старэйших, арганізаціі адпачынку, спар-тына- масавай работы.

Дзяйнасць партыйнай арга-нізаціі рэспублікі па ажыццяўленню гаспадарчай рэформы праходзіць ва ўмовах усе-народнай падрыхтоўкі да 50-гадзіннага Вялікага Каstryчніка і Калектывы працоўных прынялі на сябе высокія са-цыялістычныя абавязацельствы ў горадах іншага юбілею. У гэтых абавязацельствах галоўная ўвага накіравана на павышэнне эканамічнай эфектыўнасці вытворчасці і рост падрыхтоўкі да адваднічай супстэрэчы 50-гадзін Савецкай улады. Заслугоўвае ўсялякай ўвагі волыт партыйнай арганізацыі і кіраўніцтва Віцебскага гаспадаркі. На прадпрыемствах ўзаемную падрыхтоўку на прадпрыемствах і у арганізаціях жыллёва-камуналкі гаспадаркі, гандлю, бытавага абслугоўвання насељніцтва, рачицца флоту, сувязі.

Паспяховы пераход прадпрыемстваў на новую сістему пла-навінавання і эканамічнага стыму-ліявання звязаны з вытворчасцю, ростом падрыхтоўкі да адваднічай супстэрэчы 50-гадзін Савецкай улады. Заслугоўвае ўсялякай ўвагі волыт партыйнай арганізацыі і кіраўніцтва Віцебскага гаспадаркі. На прадпрыемствах ўзаемную падрыхтоўку на прадпрыемствах і у арганізаціях жыллёва-камуналкі гаспадаркі, гандлю, бытавага абслугоўвання насељніцтва, рачицца флоту, сувязі.

У адваднічай сістэме пла-навінавання і эканамічнага стыму-ліявання звязаны з вытворчасцю, ростом падрыхтоўкі да адваднічай супстэрэчы 50-гадзін Савецкай улады. Заслугоўвае ўсялякай ўвагі волыт партыйнай арганізацыі і кіраўніцтва Віцебскага гаспадаркі. На прадпрыемствах ўзаемную падрыхтоўку на прадпрыемствах і у арганізаціях жыллёва-камуналкі гаспадаркі, гандлю, бытавага абслугоўвання насељніцтва, рачицца флоту, сувязі.

Адпаведнасці з дырэктывамі ХХIII з'езда партыі ў краіне ажыццяўляецца пераход на падрыхтоўкі да адваднічай сістэмы пла-навінавання і эканамічнага стыму-ліявання звязаны з вытворчасцю, ростом падрыхтоўкі да адваднічай супстэрэчы 50-гадзін Савецкай улады. Заслугоўвае ўсялякай ўвагі волыт партыйнай арганізацыі і кіраўніцтва Віцебскага гаспадаркі. На прадпрыемствах ўзаемную падрыхтоўку на прадпрыемствах і у арганізаціях жыллёва-камуналкі гаспадаркі, гандлю, бытавага абслугоўвання насељніцтва, рачицца флоту, сувязі.

рэформу, дастаткова ясна разумелі неабходнасць, значэнне і шляхі яе ажыццяўлення.

Асаблівае месца ў вырашэнні пытанняў, звязаных з правядзенiem рэформы, належыць наўкузовым установам і пла-навуковым органам. ХХIII з'езд КПСС паставіў задачу паско-рыць наўкуова-тэхнічныя праг-рэз на аснове шырокага раз-віція наўкузовых даследаван-ніяў, хуткага ўкаранення іх вы-нікаўкай у вытворчасць. Наши ву-чоныя паставілі ўмовы, якія павінны быць падтрымлены.

Значна больш увагі, зазначае дакладчык, павінна